

**Ігар БАРОДЗЬКА:**

# «Шукаем аднадумцаў сярод неабыякавых»

**З кім у Магілёве ўзгадняюць высечку дрэў і навошта ў горадзе заглыбленыя кантэйнеры для смецця**

Магілёў — горад прыгожы, нават, можна сказаць, святочны. За сезон тут высадзілі пайтара мільёна штук кветак! Традыцыйная для нашай краіны чысціна на вуліцах і добраўпаратканне паркаў — усё гэта праца многіх гарадскіх структур. А Магілёўская гарадская інспекцыя прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя нярэдка выступае арганізаторам і каардынаторам праектаў, накіраваных на стварэнне камфортнага асяроддзя ў горадзе. Пра супрацоўніцтва з гарадскімі службамі і актыўістамі-эколагамі распавёў намеснік начальніка Магілёўской інспекцыі Ігар БАРОДЗЬКА.

— Цяпер вядуцца работы па фарміраванні новага парку адпачынку гараджан Падніколле. А што адбываецца ў Пячэрскім лесапарку, які да нядыўнага часу быў адзінай тэрыторыяй у межах горада, прызначанай для баяўлення вольнага часу на прыродзе?

— Рашэннем Магілёўскага гарвыканкама ў 2017 годзе зямельны ўчастак для абслугоўвання Пячэрскага лесапарку пераведзены з катэгорыі земляў населеных пунктіў у землі ляснога фонду. У сувязі з адсутнасцю неабходных правовых дакументаў інспекцыя прыпыніла работы на тэрыторыі Пячэрскага лесапарку да зацвярджэння лесаўпаратканальнага праекта. Цяпер КПУП «Магілёўзелянбуд» распрацавала гэты норматыўны дакумент, які прышоў дзяржаўную экалагічную экспертызу. Згодна з праектам, праводзяцца ачыстка ад захламленасці тэрыторыі лесапарку, выбарачныя санітарныя рубкі. Суцэльнія санітарныя рубкі, паводле матэрыялаў лесаўпараткання, не прадугледжаныя.

Свайм рукамі інспекцыя можа далёка не ўсё, а вось прыцягнуць да супрацоўніцтва спецыялістаў, каб справа

была паставлена на прафесійны рэйкі, — гэта ў нашых сілах. Мы шукаем аднадумцаў сярод неабыякавых, тых, хто любіць свой горад.

Так, па патрабаванні інспекцыі «Магілёўзелянбуд», установа, якая абслугувае Пячэрскі лесапарк, запрасіла спецыялістаў Інстытута эксперыментальнай батанікі імя В. Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, каб яны абследавалі лесапарк. Высветлілася, што дрэвы пакутуюць на караеда. Гэта пошасць, як вядома, распаўсюдзілася па ўсёй Еўропе. Хворыя дрэвы падлягаюць выбарачнай санітарнай высечцы, і калі яе не правесці, то вельмі хутка ў парку не застанецца здарowych дрэў — вось гэта мы тлумачылі насельніцтву. Навукоўцы з Інстытута эксперыментальнай батанікі выявілі ў парку некалькі чырванакніжнікаў. Увесень рыхтуеца яшчэ адно абследаванне. Зноў жа актыўісты пралануюць увесь парк прыніць пад ахову, але на колькі гэта рацыянальна для месца масавага адпачынку гараджан? На мой погляд, статус асабліва ахойнай прыродной тэрыторыі неабходны для асобных участкаў парку. Пытанне аб прысвяенні статусу ААПТ будзе разглядацца пасля правядзення, за-



навукоўцамі абследавання.

Цяпер у штаце «Магілёўзелянбуд» ўведзена пасада спецыяліста па лесаўпаратканні.

— Высечка дрэў ажыццяўляецца не толькі ў парку. І нярэдка гэта прыярэтная тэма мясцовых актыўістаў. Ці атрымліваецца знаходзіць з імі агульную мову?

— На жаль, пры будаўніцтве тых ці іншых аб'ектаў даводзіцца ахвяраваць дрэвамі. Мы прапануем забудоўшчыку правесці кампенсацыйную пасадкі дрэў, а не выплату за знесенія. Усё проста: знеслі трэй дрэвы — пасадзілі дзевяць, адразу звойкавы вынік.

Інспекцыя актыўна суправодзіцца з грамадскасцю, якой неабыякава, у якім асяроддзі мы живём. Напрыклад, у горадзе створана ініцыятыўная грамадская група «Выратуем Пячэрскі лесапарк». Мы стараемся знаходзіць узаемапаразуменне. Так, пасля праведзеных кансультатый прадстаўнікі ініцыятыўной групы выказалі меркаванне, што правядзенне работ па выдаленні сухастойных, за-

ражаных шкоднікамі дрэў і кустоў неабходна. Між тым пры ачыстцы ўчасткаў лесу ад захламленасці магчыма пашкоджанне жывога надглебавага покрыўя, што, у сваю чаргу, можа прывесці да знішчэння месцаў росту раслін, уключаных у Чырвоную книгу Беларусі. Па выніках сумеснага абследавання прынята рашэнне не праводзіць у меркаваных месцах росту чырванакніжнікаў работы па ачыстцы лесу ад захламленасці да таго часу, пакуль навукоўцы не правядуць ацэнку Пячэрскага лесапарку ў якасці патэнцыйнай ААПТ. А пакуль сухая і хворая расліннасць



выдаляецца непасрэдна ў месцах масавага наведвання насельніцтвам (уздоўж прагулачных дарог, сцежак, побач з будынкамі і г. д.).

— Заглыбленыя кантэйнеры для смецця даўно не навінка ў Еўропе. Раскажыце, Ігар Васілевіч, як яны з'явіліся ў вашым горадзе?

— Па ўсёй краіне заварваюць смеццеправоды ў шматпавярховых дамах. Гэта правільна, але ўзнікае пытанне: а куды падзець адходы? Вядома ж, па праекце дваровых тэрыторый у старым жылым шматпавярховым фондзе кантэйнерныя пляцоўкі не прадугледжаны. Разам з Аператарами другасных матэрыяльных рэсурсаў вырашылі выкарыстаць вонкі краін Еўропы і ўжо ўсталявалі ў горадзе 85 заглыбленых у грунт смеццевых кантэйнероў для збору цвёрдых камунальных адходаў і ДМР.

Асноўны прынцып гэтага метаду — вертыкальнае размяшчэнне кантэйнера, які на 2/3 знаходзіцца пад зямлёй, а на паверхні застаюцца толькі кампактныя і прыгожыя смеццепрыёмнікі. Асноўныя перавагі гэтай

тэхналогіі — назапашванне і часове захоўванне адходаў — бяспрэчныя. Так, заглыбленыя кантэйнеры аб'ёмам 5 м<sup>3</sup> роўны па ёмістасці 7 металічным кантэйнерам і 5 еўракантэйнерам. Пад уласнай вагой смецце працеўца і да моманту вывазу займае аб'ём меншы, чым звычайна. Герметычнасць кантэйнераў прадухіляе забруджванне навакольнага асяроддзя, не праpusкае непрыемныя пахі, а паніжаная тэмпература грунту на глыбіні перашкаджае распаўсюджванню бактэрый. Спэцыяльнае вежка прадухіляе доступ бадзяжных жывёл і птушак. Канструкцыя кантэйнераў забяспечвае чысціну на пляцоўцы: смецце пры выгрузцы не рассыпаетца і не разлятаецца. Апажненне кантэйнераў адываеца пры дапамозе смеццязавоў, забяспечаных кранава-маніпулятарнай установкай, пры гэтым сам смеццязавоў можа не пад'ядзіцца да месца выгрузкі ўщыльную.

Жыхары станоўча ацанілі такія кантэйнеры. Цяпер заглыбленыя кантэйнеры ўсталяўваюцца каля кожнай новабудоўлі. Эксперымент атрымліваецца, і да канца года ў горадзе з'явіцца яшчэ 60 такіх кантэйнероў.

Таксама хачу адзначыць, што ў горадзе 80 гаражных кааператываў, якія на 100 % ахоплены дамовамі на вываз ЦКА. І ў цэлым мы кантролюем выкананне прыродахоўнага заканадаўства на такіх тэрыторыях. Адным словам, робім усё магчымае, каб павялічыць бытавую культуру насельніцтва і пераканаць людзей берагчы прыроду.

Аксана ЯНОЎСКАЯ

## ■ У свеце жывёл

# Рамонт хатак для вяртлявай чаротаўкі

**Як праект «Ветландс» дапамагае захаваць рэдкіх птушак**

Заказнікі «Спораўскі» і «Званец» — амаль адзінія ў Беларусі месцы, дзе захавалася большая частка сусветнай папуляцыі самай рэдкай у Еўропе пеўчай птушкі — вяртлявай чаротаўкі. Яшчэ два дзесяцігоддзі таму яна сустракалася не менш чым у 20 краінах, а цяпер яе колькасць скарацілася ажно на 95 %. Асноўная прычына такіх змен — зарастанне нізінных балот і палойных лугоў расліннасцю, упэўнены спецыялісты.

Калісьці балоты вельмі актыўна выкарыстоўваліся мясцовымі жыхарамі: яны пасвілі там скаінцу, нарыйтоўвалі сена. Дапамагалі пазбавіцца ад «лішніх» расліннасці і дзікія жывёлы: ласі, казулі, алені і г. д. Аднак з цягам часу як людзі, так і жывёлы пакінулі балоты, і апошнія началі хутка зарастаць. Паскорылі працэс яшчэ і біягенны элементы, якія сцякаюць сюды з найбліжэйшых вадаёмаў. У такіх умовах большая частка рэдкіх птушак, у тым ліку і вяртлявая чаротаўка, жыць не могуць. Тому супрацоўнікі заказнікаў «Спораўскі» і «Званец» узяліся за вырашэнне праммы.

Актыўныя дзеянні па выдаленні расліннасці распачаліся яшчэ падчас праекта «Кліма-Іст», у рамках якога была заўкуплена неабходная тэхніка. Аднак, па словах дырэктара заказніка «Спораўскі» Вадзіма ПРАТАСЕВІЧА, для работы ёсць не так шмат часу, пакуль не пачнеца сезон гнездавання — таму аbstаліўвання вельмі часта не хапае.

— Каб забяспечыць птушкам камфортанае існаванне, толькі на тэрыторыі нашага заказніка неабходна ачысціць каля 2 тыс. га, і дзесяці 4,5 — у «Званцы», — дадаў спецыяліст.

Дапамагчы з гэтым павінен пяцігадовы праект «Устойлівае кіраванне ляснымі і водна-балотнымі экасістэмамі для дасягнення шматмэтавых пераваг» («Ветландс»), які фінансуеца Глабальным экалагічным фондам і рэалізоўваеца Праграмай развіцця ААН сумесна з Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Па словах арганізатораў праекта, закупленая тэхніка абавязкова будзе лёгкая і з іншымі якасцямі, неабходнымі для работы менавіта на нізінных балотах.

Аднак «Чым касіць?» — не адзінае пытанне для супрацоўнікаў заказнікаў, ёсць яшчэ і іншае — «Куды дзець скошанае?».

— Штосьці мы выкарыстоўваем на сена, штосьці — на падсцілку, аднак гэта невялікая колькасць, большая частка застаецца. У нас з'явілася ідэя рабіць са скошанага бягумусу пры дапамозе каліфарнійскага чарвяка, і ўжо ёсць пробная пляцоўка. Спадзяёмся, што закасы на ўгнаенне будуть. Мы глядзім на перспектыву, а не так: праект скончыўся, знаўчы, і работа таксама, — падзяліўся Вадзім Пратасевіч.

Акрамя перспектывы ў продажы арганічнага ўгнаення, дырэктар заказніка «Спораўскі» бачыць яе ў яшчэ адным кірунку — турыстычным. І для гэтага ёсць падстава: з кожным годам ахвотных паглядзяць на птушак становіцаў ўсё больш і больш. Асабліва любяць аглядчыцца на «Спораўскім» ўсходнім турыстамі, але прыезджаюць бёрдватчары і з Амерыкі, з Канады, а ў Шатландыі, напрыклад, ужо ёсць нават фан-клуб заказніка.

— Пакуль, на жаль, беларусаў вельмі мала. У асноўным гэта арнітолагі ці іншыя спецыялісты сумежных галін. Праў-



да, апошнім часам заглядываюць да нас і гарадскія школьнікі. Патрэбен час, у Еўропе бёрдватчынг таксама не адразу з'явіўся, — падкрэсліў спецыяліст. — Што датычыцца замежных турыстаў, то ім абавязкова трэба даваць гарантії. Скажаш, што на 99 % яны ўбачаць птушку — дакладна прыедуць, у астатніх выпадках — ужо не факт.

У «Спораўскім» можна паглядзець не толькі на вяртлявую чаротаўку — на гэтай тэрыторыі жыве каля 40 рэдкіх відаў птушак, насякомых, раслін. Сярод іх — вялікі арлец, дупель і г. д. Таму так важна падтрымліваць гэта балота і іншыя аналагічныя месцы ў добрым стане.

Кацярына ЦТОВА